

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 96 (6072) | 27 красавіка 1938 г., серада | ЦАНА 10 КАП.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ КІРАВАЦЬ ВЫБАРАМІ ПАРТЫЙНЫХ ОРГАНАЎ

Справаздачна-выбарчыя сходы партарганізацыі Беларусі праходзяць на высокім ідэйна-палітычным узроўні, а поўным захаваннем узровень і інструкцыі ЦК ВКП(б). Справаздачныя даклады сакратароў парткомаў і партаргаў падвяргаюцца жорсткай і дэлавовай крытыцы з боку выступаючых камуністаў. Дэлавітысць і прычынавысць у пастаючыя пытанні, сур'ёзная крытыка недахопаў работы партыйных органаў, дакладнае і прудуманае вылучэнне кандыдатаў у склад партыйных органаў — такі агульны характар справаздачна-выбарчых партыйных сходаў.

Жорстка і дэлавова крытыка недахопаў работы партыйных камітэтаў і партыйных арганізацый паказвае якасць вырасці партыйнай масы, наколькі павысілася патрабавальнасць да сваіх кіраўнікоў.

У сваіх выступленнях камуністы рэзка ўскрываюць недахопы арганізацыйна-партыйнай работы. Асабліва рэзка крытыку падвяргаюцца тым партыйным органам, якія да канца не зрабілі неабходных практычных і палітычных вывадаў з рашэння студэнцкага пленума ЦК ВКП(б) і не прынялі неабходных большэвіцкіх мер для выправлення дапушчальных ім памылак.

На справаздачна-выбарчым сходах партыйнай арганізацыі Магілёўскай публічнай фабрыкі імя Куйбышава камуністы жорстка крытыкавалі партыйны камітэт за адсутнасць клопатаў і ўвагі да вылучэнняў, за слабую пастаючую палітыка-выхаваўчую работу ў пяхах, за недастатковую работу партыйнага камітэта ў справе ліквідацыі выніку шкодлівасці на фабрыцы. Крытыка на партыйным сходах была наагул канкрэтная, дэлавова прапановамі, накіраванымі на пільнашоў ўсёй арганізацыяна-партыйнай і палітычна-масавай работы.

На справаздачна-выбарчым сходах партарганізацыі бабруйскай швейнай фабрыкі імя Дзержынскага камуністы падвергі рэзкай крытыцы работу сакратара партыйнага камітэта тав. Іванова за тое, што ён не ўважваў у актыўную работу членаў партыі, слаба мабілізаваў увагу ўсёй партыйнай арганізацыі і рабочага калектыва на хутчайшую ліквідацыю выніку шкодлівасці.

У партарганізацыі гомельскага паравоза-вагоннарамантажнага завода камуністы на праву падвергі рэзкай крытыцы партыйны камітэт за адсутнасць кіраўніцтва гаспадарчым жылцом завода, за тое, што пытанні гаспадаркі з'яўляліся для партыйнага камітэта другаряднымі.

Побач з крытыкай работы парткомаў і партаргаў камуністы зусім заслужана падвяргалі рэзкай крытыцы работу райкомаў і гаркомў партыі. Так, на партыйных сходах партыйных партыйных арганізацый Мінска, Віцебска, Гомеля і іншых гарадоў і раёнаў камуністы ўказвалі на адсутнасць канкрэтнага і жывога кіраўніцтва партыйнымі арганізацыямі з боку гаркомў і райкомаў партыі. Інструкцыя гаркомў і райкомаў веліка рэдка бываюць у дзяржаўных партыйных арганізацыях, практычнай дапамогі ў рабоце не аказваюць, людзей не вылучаюць. З гэтага факта абласкомы, гаркомы і райкомы павінны зрабіць для сабе належныя вывады.

Характэрная асаблівасць справаздачна-выбарчых сходаў — гэта вылучэнне высока актыўнасць. Так, напрыклад, на Мінскай абласной партыйнай арганізацыі на справаздачна-выбарчых партыйных сходах прысутнічала 97,5 проц. агульнай колькасці прысутных на партыйных сходах. З прысутных 4783 чалавек у спрэчку выступіла 3152 чалавек.

У партыйнай арганізацыі Палескай вобласці на абшчых сходах справаздачна-выбарчых сходах у 78 партыйных партыйных арганізацыях прысутнічала 94 проц. усяч членаў і кандыдатаў партыі, у спрэчку выступіла 92 проц. агульнай колькасці прысутных на партыйных сходах.

У партарганізацыі Магілёўскай воб-

ласці на 214 праведзеных справаздачна-выбарчых сходах прысутнічала 98 проц. членаў і кандыдатаў партыі, у спрэчку выступіла 90 проц. членаў. Гэтыя лічбы і факты з'яўляюцца яркім сведчаннем каласальнага росту актыўнасці і палітычнага ўрагу партыйных арганізацый.

Разам з тым, практыка праведзеных справаздачна-выбарчых партыйных сходаў паказвае, што не ўсюды гаркомы, райкомы і абласкомы партыі забяспечылі неабходнае, выразае кіраўніцтва на выбарах партыйных органаў. У дзюгу адзначаліся ўжо факты, калі прадстаўнікі райкомаў, прысутнічалі на справаздачна-выбарчых партыйных сходах, замест дэлавовай, практычнай дапамогі партыйным арганізацыям, адмоўчаліся, а потым казавалі, а збо-е сігналаў аб тым, што сход праходзіў не на належным узроўні, што крытыка была недастаткова вострай і т. п. Такую практыку кіраўніцтва выбараў і партыйных органаў трэба неадкладна ліквідаваць.

Райкомы, гаркомы і абласкомы камітэты партыі абавязаны забяспечыць сапраўднае, канкрэтнае кіраўніцтва выбараў партыйных органаў. Неабходна высокую актыўнасць накіраваць на павышэнне ўзроўню ўсёй партыйна-палітычнай работы, на паспяховае выкананне гаспадарча-палітычных задач, стаячых перад намі.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) у сваім рашэнні аб правядзенні выбараў кіруючых партыйных органаў зусім чотка ўказвае на тое, што «Выбары кіруючых партыйных органаў павінны быць праведзены пад агульным кіраўніцтвам партыйнага ўдзельніка ўдзельніка партарганізацыі з масамі і паспяхова выканання палітычных і гаспадарчых задач, якія стаяць перад партарганізацыямі».

Разам з тым, рад фактаў сведчыць аб тым, што партыйныя арганізацыі не ажыццяўляюць справаздачна-выбарчыя сходы для паспяховага выканання гаспадарчых і палітычных задач, якія стаяць перад намі. Аб гэтым сведчаць факты недавальнай работы па разгортванні сьвібы ў асобных раёнах (Расоны, Сіроціна, Церахоўка), аб гэтым сведчаць і факты недавальнага выканання абавязковых дзяржаўных паставак (Будакмалёўскі, Жлобінскі, Журавіцкі, Добрушскі і іншыя раёны) і т. д.

Задача партыйных камітэтаў заключаецца ў тым, каб неадкладна выправіць дапушчальныя памылкі. Тым больш трэба мець на ўвазе, што выбары партыйных органаў супадаюць з падрыхтоўкай і правядзеннем выбараў у Вярхоўны Совет БССР. Вось чаму партыйныя арганізацыі ўжо з першых дзён абавязаны забяспечыць шырокі размах усяй арганізацыйнай і агітацыйнай работы з тым, каб з новымі перамогамі прысядзі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Да кіраўніцтва партыйных органаў прыходзяць новыя, вырашаныя за справаздачна-выбарчых партыйных кадрах. Так, напрыклад, на Мінскай вобласці з выбарчых 81 сакратароў парткомаў 15 выбраны ўпершыню; з 242 партаргаў упершыню выбраны 76 таварышчаў; на Палескай вобласці з выбарчых 73 сакратароў парткомаў і партаргаў 27 таварышчаў упершыню выбраны на кіруючы партыйную работу; на Магілёўскай вобласці з 207 выбарчых сакратароў парткомаў і партаргаў 65 выбраны ўпершыню. У склад кіруючых партыйных органаў выбраны выдатныя большэвікі — рабочыя, інжынеры, тэхнікі, якія гарач жадаюць актыўна ўзяцца за партыйную работу, узяць яе на ўзровень патрабаванняў і задач, пастаўленых ЦК ВКП(б).

Райкомы, гаркомы і абласкомы партыі абавязаны ўжо зараз арганізаваць нова-выбраным партыйным кадрам канкрэтную і сістэматычную дапамогу і кіраўніцтва з тым, каб з паспехам выканаць адказныя задачы, якія стаяць перад КП(б) і нашай рэспублікай у сувязі з надыходзячымі выбарами ў Вярхоўны Совет Беларускай ССР.

АБ ПРАДАСТАУЛЕННІ ПРАВА ГАЛАСАВАННЯ НА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ РСФСР ВЫБАРШЧЫКАМ ІНШЫХ САЮЗНЫХ І АЎТАНОМНЫХ РЭСПУБЛІК

ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА УСЕРАСІЯЙСКАГА ЦЭНТРАЛЬНАГА
ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА

Прэзідыум Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта паставіў: 1. На падставе артыкула 18 Канстытуцыі РСФСР прадставіць права галасавання пры выбарах у Вярхоўны Совет РСФСР выбаршчыкам, атрымаўшым «пасведчанне на права галасавання» на выбарах у Вярхоўны Совет іншых саюзных і аўтаномных рэспублік, у выпадку перадачы іх на тэрыторыю РСФСР і пры працягненні пасведчання асобы і «пасведчання на права галасавання».

2. Для выбаршчыкаў іншых саюзных і аўтаномных рэспублік, якія знаходзяцца ў качэві на тэрыторыі РСФСР, могуць быць створаныя з дазважэння прэзідыума адпаведных ЦВК саюзных і аўтаномных рэспублік выбарчыя ўчасткі, ухваляючыя ў выбарчых акругі саюзнай і аўтаномнай рэспублікі, з колькасцю не менш 25 выбаршчыкаў.

Старшыня Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта
М. КАЛІНІН.
За сакратара Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта
Член Прэзідыума ЦВК А. АРЦОХІНА.
Масква, Крэмль. 26 красавіка 1938 г.

Працоўныя ССР! Выбірайце ў Вярхоўныя Саветы Саюзных і Аўтаномных Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік доблесных патрыётаў нашай радзімы, не- пачасныя барацьбітоў за шчасце рабочых і сялян, за соцыялізм!

(З першамайскіх лозунгаў ЦК ВКП(б))

МАГУТНЫМ ПАЛІТЫЧНЫМ І ВЫТВОРЧЫМ УЗДЫМАМ СУСТРЭЛІ ПРАЦОЎНЫЯ БССР ПЕРШЫ ДЗЕНЬ КАМПАНІІ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ

НЯХАЙ ЖЫВЕ СЛАЎНАЯ КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ

30-ТЫСЯЧНЫ МІТЫНГ ПРАЦОЎНЫХ ГОМЕЛЯ

ГОМЕЛЬ, 26 красавіка. (Нар. «Звезда»). Сёння ў Гомелі адбыўся агульна-гарадскі мітынг, прысвечаны пачатку выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Звыш 30 тысяч працоўных фабрык, заводаў, чыгуны і вольнага транспарта з чырвонымі сцягамі, з партрэтамі правальцоў партыі і ўрада, сабраліся на плошчу імя Леніна. Горад прыняў святочны выгляд.

Дэпутат Вярхоўнага Совета СССР, старшыня гарадскога савета тав. Філіпенка заклікаў працоўных горада па-большэвіцку разгарнуць выбарчую кампанію і ў дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР яшчэ раз прадманастраваць сваё маральна-палітычнае адзінства, галасаваць за лепшых сэнцаў нашай радзімы, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

Ярка і гораць выступілі на мітынгу стыханаўцы фабрык і заводаў. — Я яшчэ малады, мне ўсяго 20 год, — гаворыць у сваёй прамове стыханавец завода імя Кірава тав. Майр, — мяне выхавала камуністычная партыя і комсомол. Я буду галасаваць за блок камуністаў і беспартыйных, за тое, што партыя, савецкая ўлада і таварыш Сталін далі мне і ўсёй моладзі савецкай краіны шчаслівае, радаснае жыццё.

Затым выступіў стыханавец-кравянавец, машыніст чыгуны тав. Дзмі-

даў. Ад імя чыгуначнікаў Беларускай чыгуны ён вітаў працоўных Гомеля з пачаткам выбарчай кампаніі.

— Дзень 26 чэрвеня, — гаворыць тав. Дзмідаў, — для нас, працоўных ардынарскай Беларусі, будзе вядлікім святам. У гэты дзень усе, як адзін, прыдзе да выбарчых урнаў і аддадзям свае галасы за лепшых сэнцаў нашай радзімы, зольных да канца змагацца за справу Леніна — Сталіна. Наша беларуская рэспубліка мяжуе з фашысцкай дзяржавай, яна з'яўляецца верным аплотам сацыялізма на заходніх рубяжках нашай радзімы. Няхай ведаюць фашысцкія паліцэйскія ваіны, што беларускі народ разам з усімі народамі Савецкага Саюза ў песным блоку камуністаў і беспартыйных, як адзін, стане грудзямі на абарону нашай сацыялістычнай радзімы.

Няхай жыць наша слаўная камуністычная партыя! Няхай жыць вядлікі правальцаў народаў таварыш Сталін!

З усіх канцоў трыбуны, з рабочых калон ясуцца воклічы ў гонар вядліка Сталіна і яго бліжэйшых сарэнтнікаў таварышаў Молатава, Кагановіча, Варашылава, Калініна, Ежова. Ад імя мітынга паслана прывітаньня тэлеграма таварышу Канстытуці, — вядлікаму правальцу народаў таварыш Сталіну.

ГРШЫН.

ЛЕПШЫХ ЛЮДЗЕЙ — У СКЛАД АКРУГОВЫХ ВЫБАРЧЫХ КАМІСІІ

З вядлікім палітычным уздымам прайшлі ўчора на буйнейшых прадпрыемствах Мінска сходы рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў, прысвечаныя вылучэнню кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіі.

Ганаровы абавязак прапавяў у выбарчых камісіях працоўныя Мінска дзяржаўна-стаханавцамі, рабочым і работніцамі, адным з іх тав. Іванова — Сталіна.

На пяхавых сходах стыханаўцаў завода імя Варашылава прысутнічала 600 чалавек, у члены акруговай выбарчай камісіі вылучан аднаголосна сакратар парткома тав. Ракоін Хаім Лебавіч. У часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР тав. Ракоін, як давераны на 81 выбарчым участку, добра арганізаваў палітмасавую работу сярод выбаршчыкаў.

Варашылаўцы ў прынятай рэзалюцыі заявілі: — Завод, які носіць слаўнае імя бліжэйшага сарэнтніка Вярхоўнага — Клімента Ефрэмавіча Варашылава — дэпутата Вярхоўнага Совета СССР ад Беларускага народа, будзе ў першых рыхах па падрыхтоўцы і правядзенню выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

— Нашым першым кандыдатам у Вярхоўны Совет БССР будзе наш вядлікі, любімы, родны таварыш Сталін.

500 рабочых скуразавода «Большэвік» вылучылі ў склад акруговых выбарчых камісіі двух сваіх лепшых людзей: інжынера стыханаўскага руху па скураной прамысловасці БССР, лепшага стругальшчыка, зараз вылучанага на пасаду бракера другога хромавага цеха Лепіна Льва Скавіня і старшыню дэпутатскай групы завода, чыноўніка тав. вядлому стыханаўцу Марыю Ся-

мёнаўну Хвашчэўскую. Т. Левін і Хвашчэўская карыстаюцца велізарным аўтарытэтам сярод усяго калектыва завода. Яны заслужылі гэта давер».

На сходах ў другім хромавым цеху выступіўшы стыханаўцы: зольшчык тав. Ролкін і сартыроўшчык тав. Рагозін казалі:

— Дзень выбараў — 26 чэрвеня — будзе для нас днём бязмежнай радасці і ўсеагульнай урачыстасці. Адзіным, агуртаваным калектывам мы будзем галасаваць за лепшых людзей нашай краіны, адданых нашаму вядлікаму народу.

З выключным энтузіязмам прайшлі сходы на кандыдацкай фабрыцы «Комнарка». 600 рабочых і работніц аднаголосна вылучылі ў склад акруговай выбарчай камісіі старую работніцу ў 12-гадовым вытворчым стажам, якая працуе зараз старшынёй фабрыка, Равалію Гіршаўну Гляйхэнгауз.

— Вылучаючы на гэту адказную работу нашу лепшага прадстаўніка, — заявілі ў сваіх выступленнях механік тав. Янушквіч, змены майстар тав. Фрысман, глянцёршчык тав. Эпштэйн, — мы запэўніваем нашу партыю і ўрад, што ў дзень выбараў — 26 чэрвеня — аддадзям свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, адданых партыі і вядлікаму савецкаму народу, зольных забяспечыць далейшае развіццё і ўмацаванне нашай радзімы, зольных даць да канца астаткі трагічнай ахоўваць савецкую граніцу, калгаснае дабро ад пасягненстваў варожьга народа.

Удзельнічаючы на гэту адказную работу партыі і забяспечыць у дзень выбараў 100-процэнтную яўку ўсіх выбаршчыкаў да выбарчых урнаў.

ВЯЛІКІ ВЫТВОРЧЫ УЗДЫМ

(Ад віцебскага карэспандэнта «Звядзі») —

На заводах, фабрыках, устаноках сёння рабочы дзень, але ў руху людзей, у іх тварах, разгаворах адчуваецца нешта велічнае, святочнае.

Гэты энтузіязм працоўных прамысловяга Віцебска выклікаў уступленнем у першы дзень выбарчай кампаніі па выбарах савецкага парламента ардынарскай БССР. Гэту выдатную дату кожны жадае адзначыць нечым асаблівым, так як прывык адзначаць шчаслівыя савецкі народ свае вядлікі святы, — з палітычным уздымам, новымі вытворчымі перамогамі.

Вядлікае ажыццэнне ў цэху пад'ёмнага рамонту паравознага дэпо. Першы дзень выбарчай кампаніі рабочыя пад'ёмкі сустралі новай перамогай. У гэты дзень, 26 красавіка маладзёжна-комсамольская брыгада тав. Пастылева выканала выканала месячны план рамонту паравозаў і ў гонар выбараў у Вярхоўны Совет БССР брыгада ўзялася звыш плана правесці сярэдні рамонт яшчэ аднаго паравоза за чэрава сутак, замест заложаных 6,5 сутак. Спэцыяльна тав. Пастылева выканала таксама сёння дзятэрмінова скончыла свой месячны план рамонту паравозаў.

Ударнымі тэмпамі праходзіла сёння работа і ў падсобным цэху паравознага дэпо. Асабліва выначылася брыгада Штэйнгарта.

Токар тав. Мартыноўскі выканаў сваё вытворчае заданне на 267 проц. Токар тав. Маторы — на 205 проц. Уся брыгада ў цэху сваё дзятэрмінае заданне выканала на 172 проц.

Крываносаўскім ваджэннем паздоў адначылі дзень 26 красавіка таксама аднаголосна брыгады. Машыніст тав. Камбалаў правёў поезд № 722 вагоў ў 1.910 тон па маршруту Віцебск — Невель.

У ДЗЕНЬ ВЫБАРАЎ — НА ГАНАРОВУЮ СТАЛІНСКУЮ ВАХТУ

Пагранічнікі БССР аказваюць масювы арганізацыйны вядліку дапамогу ў разгортванні агітацыйна-масавай работы па выбарах у Вярхоўны Совет БССР. Няма такіх пагранічных калгасаў, дзе байцы і камандзіры не вядлі-б прапагандысцкай работы. Падраздзяленні, заставы сістэматычна накіроўваюць у калгасы сотні агітараў.

Падраздзяленне, дзе памочнікам па палітычным падрыхтоўцы тав. Карнаухаў, выдзеліла 48 агітараў. Яны два разы ў шасцідзённы праводзяць гутаркі і заняткі ў калгасах «Польмяк», «Юржа», імя АДПУ, дзе вылучаюцца Канстытуцыйны агітатары раскаваюць аб вельзарных поспехах, дзятэрмінах СССР і яго саставінай, неадрыўнай часткай — БССР, пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі і вядлікаму правальцу народаў таварыш Сталіна. Яны выкрываюць перад калгаснікамі каварныя металы работы амежаных разведкаў і вучаць як пільна ахоўваць савецкую граніцу, калгаснае дабро ад пасягненстваў варожьга народа.

Калгаснікі добра ведаюць агітараў тав. Красоціна, байца, вылучанага на месіікам падрыхтоўцы, чыноўніка тав. Жытава, вылучанага памочнікам

з нагонам у дароце на 25 мінут. На зваротным шляху з Невеля ў Віцебск тав. Камбалаў даставіў поезд № 2759, даўжыня ў 168 воеей раней раскладу на 23 мінуты. Машыніст тав. Скрыпчанка даставіў маршруты поезд № 2712 вагоў ў 1.910 тон з Оршы ў Віцебск з нагонам у 26 мінут.

З добрымі вытворчымі дзятэрмінамі сустралі першы дзень выбарчай кампаніі рабочыя панчошна-трыкатажнай фабрыкі «КІМ». Маладая стыханаўка швейна-вельдзельнага цеха тт. Аскерка і Трафімава, якія стаяць на працэсе кетлёўкі панчош, 26 красавіка выканалі сваё вытворчае заданне на 183—189 проц. На 167 проц. выканала сваё дзятэрмінае норму стыханаўка гэтага-ж цеха тав. Вербаўева.

З асаблівым уздымам прапавалі ў гэты дзень стыханаўцы стыханаўцаў імя Кірава. Стыханаўца-структуршчык тав. Паўлікін на стругу ўдольшчыкаў да станку «3630» выканаў сваю дзятэрмінае норму на 500 проц. Замест 21 угодліка ён даў 105. Другі стыханаўца тав. Саламаў, працуючы на расточы галавак да станку «СВ-25», даў за змену тры нормы.

У рэлье прадпрыемстваў горада (фабрыка «КІМ», завод імя Кірава, фабрыка «Спад індустрыялізацыі» і інш.) у часе абдзельных пераглядаў праходзяць гутаркі, прысвечаныя выбарам у Вярхоўны Совет БССР. На гутарках надыходзячымі выбарамі ў вышэйшы орган дзяржаўнай улады Савецкай Беларусі, працоўныя Віцебска абяваюць сустраць гістарычны дзень выбараў яшчэ большымі вытворчымі перамогамі, гатоўнасцю аддаць свае галасы магутнаму сталінскаму блоку камуністаў і беспартыйных.

З. ЛАРЫСАУ.

ПЕРАДВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ Ў ГРУЗІНСКАЙ ССР

ТЫЛІСІЯ ЧЫГУНАЧНІКІ ВЫЛУЧЫЛІ СВАІМІ КАНДЫДАТАМІ
У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ ГРУЗІІ ТАВАРЫШАУ СТАЛІНА, ГЕЛАДЗЕ
І ДЖАРБЕНАДЗЕ

ТЫЛІСІ, 25 красавіка. (БЕЛТА). Больш тысячы машыністаў, манібраў, слесароў, токараў, інжынераў, тэхнікаў і служачых тліскага паравознага дэпо сабраліся на перадвыбарчы сход, каб вылучыць сваіх кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Совета Грузійскай ССР.

Першым выступае малады машыніст-кравянавец тав. Н. А. Цхенаснідзе. — Мы жывем, — гаворыць ён, — у эпоху Сталінскай Канстытуцыі, у самы шчаслівы ў гісторыі чалавечства час. Нашымі поспехамі мы абавязаны вядлікаму правальцу народаў, машыністу лакаматыва вядлікай сацыялістычнай рэвалюцыі таварышу Сталіну.

Я, малады машыніст, заўсёды адчуваю на сабе стыханаўскія клопаты ад маладым пачаленні. Я вылучаю першым кандыдатам у Вярхоўны Совет Грузійскай ССР нашага любімага правальца Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Доўга неамаўкаемай аваячы ўсёй залы суправаджаецца гэта прапанова. Ясуцця воклічы: «Ура!», «Ваша!» і т. д.

хай жыць наш вядлікі правальца, наш бацька таварыш Сталін!»

Затым кацельны майстар тав. Е. А. Дондрава прапавуе вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Совета Грузійскай ССР анатаяга машыніста-кравянаўца, узаагараджанага ардынара Чырвонага Сцяга, Нікалая Васільевіча Геладзе.

Калельшчык-стыханаўца тав. В. Ц. Міханавіч вылучае кандыдатуру знатнага машыніста, зараз старшыні Дорпрафоза Закаўкаскага чыгуны Антона Васільевіча Джарбенадзе.

З гарацымі прамовамі ў абарону стыханаўцаў кандыдатуру выступіў стыханаўца тав. Аруцян, Балотнікаў і іншыя.

У сваёй рэзалюцыі ўдзельнікі перадвыбарчых схода аднаголосна вылучылі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Совета Грузійскай ССР таварышаў І. В. Сталіна, Н. В. Геладзе і А. В. Джарбенадзе.

НА ПЕРАДВЫБАРЧЫМ СХОДЗЕ КАЛГАСА „АНАСТВАЦ“

КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА АРМЯНСКАЙ
ССР ВЫЛУЧАНЫ ТАВАРЫШЫ І. В. СТАЛІН, В. М. МОЛАТАУ, Л. М. КА-
ГАНОВІЧ, К. Е. ВАРШАШЛА, Н. І. ЕМОУ, А. І. МІКАЯН, Л. П. БЕРЫЯ,
В. В. ХВАРСАЦЯН, І. Д. ПАПАНІН, Г. В. ХВАРСАЦЯН, Н. Г. АЛКАРАН.

ЕРЭВАН, 26 красавіка. (БЕЛТА). Учора вечарам адбыўся перадвыбарчы сход калгаснікаў, калгасніц, аграномаў, настаўнікаў і медыцынскіх работнікаў калгаса «Анаствац» («Бязбожнік») паселішча Арындж, Катайскага раёна, Арынджскай выбарчай акругі № 152 па выбарах у Вярхоўны Совет Армянскай ССР. На сходах прысутнічала 500 чалавек.

У аднаголосна прынятай удазельнікамі схода рэзалюцыі гаворыцца: — Мы, калгаснікі, аграномы, педагогі, медыцынскія работнікі калгаса «Анаствац», першым кандыдата

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР

АГИТАТАРЫ ЗАВОДА ІМЯ КІРАВА ПРАПАГАНДУЮЦЬ ВЫБАРЧЫ ЗАКОН

НАША РАБОТА З ВЫБАРШЧЫКАМІ

Партыйная арганізацыя завода імя Кірава была прымацавана да 68 выбарчага ўчастка. У час выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет ССР яна правяла вялікую агітацыйна-маславую і прапагандыскую работу сярод выбаршчыкаў. На ўчастку працавала 16 гурткоў, у якіх у асноўным займаліся хатнія гаспадыні.

У сувязі з пачаткам выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР перад партарганізацыяй стаялі вялікія задачы. Паставою Прэзідыума ЦВК БССР аб вызначэнні дня выбараў спаткава ўсім беларускім народам з вялікай радасцю і энтузіязмам. Задача заключалася ў тым, каб узначалі палітычную актыўнасць мас.

Пасля выбараў у Вярхоўны Совет ССР, у метах замацавання рэзультатаў праведзенай агітацыйна-прапагандыскай работы, агітатары прадлажылі наведваць выбаршчыкаў, створаныя былі новыя гурткі, у якіх вывучаліся пытанні вылучэння палітыкі, а потым уводзілася вывучэнне Канстытуцыі БССР і Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

Партком склаў план работы сярод выбаршчыкаў. Прадугледжана апраца вывучэння Канстытуцыі БССР і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР» правядзенне ў гуртках раду лекцыяў і гутарак на міжнародныя і антырэлігійныя тэмы. Таксама будучы праведзены агульныя школы выбаршчыкаў, прысвечаныя выбарчай кампаніі.

Адначасова з работай на ўчастку разгорнута прапаганда выбарчага закона і Канстытуцыі БССР на заводзе сярод рабочых і служачых. Арганізавана 38 гурткоў, якімі ахоплены ўсе рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя завода. Праведзена дзве заняткі.

Партыйная арганізацыя завода на бліжэйшы перыяд лічыць сваёй вядучай і адказнай задачай прапаганда выбарчага закона і Канстытуцыі БССР, агітацыйна-маславую і палітычную работу сярод выбаршчыкаў.

Мы павіны зрабіць і зробім усе неабходнае, каб паспрадунаму, палітычнаму падрыхтаванню на выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

29 чэрвеня — гэта выбараў Вярхоўнай дзяржаўнай улады нашай ордынацыйнай рэспублікі — будзе вядомым святкам беларускага народа, які пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі і гонарлівага правадара народаў таварыства Сталіна, пры брацкай дапамозе вядлікага рускага народа і іншых народаў савецкай сям'і заваяваў сваю дзяржаўнасць і жыве радасным і шчаслівым жыццём пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі.

І. Н. КАЦОВІЧ, сакратар парткома станкабудавнічага завода імя Кірава.



Агитаторы сярод хатніх гаспадынь выбарчага ўчастка, які абслугоўвае партарганізацыя завода імя Кірава. Сход праводзіць агітатар тав. М. А. Малашэнка. Фото Я. Салавейчыка.

ЛЮБЛЮ СВАЮ РАДЗІМУ

Я — грамадзянка Савецкага Саюза. Я люблю сваю радзіму, яе сваіх дзяцей. Люблю таму, што мы, жанчыны, роўнапраўныя з мужчынамі, што гэта роўнапраўе навікі-вечныя запісана ў Сталінскай Канстытуцыі ў рука роднага бацькі, любімага Сталіна. Я ганарыся тым, што ў дзень выбараў у Вярхоўны Совет Саюза ССР — 12 снежня, я, як і тысячы падобных мне шчаслівых грамадзянак нашай краіны, галасавала за лепшых людзей, выбіраўшы вышэйшы орган нашай Удальы.

Я ўсім сіламі стараюся, каб нашы хатнія гаспадыні заўбеды прысутнічалі на занятках гурткаў па вывучэнню Канстытуцыі і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР». Таму, кожны раз перад пачаткам заняткаў яшчэ раз аб'яднаю кожную хатнюю гаспадыню і забяспечваю яе на 100 процантаў. Сама стараюся разабрацца ў кожным артыкуле гэтых важнейшых дакументаў. Жыццё маё сённяшняе не падобна мінуламу, як зоры і сонца на небе не падобны зямлі. За гэта чыства, сэрцацнае палюба любімаму Сталіну. А. І. ПАНОВА, хатняя гаспадыня былога 68 выбарчага ўчастка.

ПАКАЗАЦЬ УСЮ ВЕЛІЧ НАШЫХ ДАСЯГНЕННЯЎ

Я працую агітатарам каля двух год. Прапаганда самай демократычнай ва ўсім свеце Сталінскай Канстытуцыі і сталінскага выбарчага закона — вельмі адказная і ганаровая задача. Таму заўбеды перад гутаркай я ўмяоюна рыхтуюся. Сваю работу я пачаў яшчэ ў часе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет ССР з таго, што азнаёміўся са сваім участкам, знайшоў там партыйны і беспартыйны актывы. У асноўным агітробата на выбарчым участку заключалася ў тым, каб у яркай і даступнай для ўсіх выбаршчыкаў форме паказаць усю веліч нашых дасягненняў за 20 год, сумець раскажаць аб нашых кандыдатах і тым самым забяспечыць 100-процантны ўдзел выбаршчыкаў у галасаванні за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, дастойнейшых сэнсу нашай радзімы.

У гутарках я выкарыстоўваю не толькі матэрыялы, атрыманы ў часе інтэрв'ю з вышэйшымі органамі нашай Удальы. Я ганарыся тым, што ў дзень выбараў у Вярхоўны Совет Саюза ССР — 12 снежня, я, як і тысячы падобных мне шчаслівых грамадзянак нашай краіны, галасавала за лепшых людзей, выбіраўшы вышэйшы орган нашай Удальы. А жба-ж раней магла карыстацца жанчына такімі правамі! 22 красавіка я прачытала ў газеце паставою Прэзідыума ЦВК БССР аб дні выбараў у Вярхоўны Совет нашай рэспублікі. Я бязмежна рада, што буду галасавала за лепшых людзей нашай радзімы большавіцкай партыі, якія апраўдаюць народнае давер'е. Я ўсім сіламі стараюся, каб нашы хатнія гаспадыні заўбеды прысутнічалі на занятках гурткаў па вывучэнню Канстытуцыі і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР». Таму, кожны раз перад пачаткам заняткаў яшчэ раз аб'яднаю кожную хатнюю гаспадыню і забяспечваю яе на 100 процантаў. Сама стараюся разабрацца ў кожным артыкуле гэтых важнейшых дакументаў. Жыццё маё сённяшняе не падобна мінуламу, як зоры і сонца на небе не падобны зямлі. За гэта чыства, сэрцацнае палюба любімаму Сталіну. А. І. ПАНОВА, хатняя гаспадыня былога 68 выбарчага ўчастка.

АГИТУЮ ЗА КАНДИДАТАУ БЛОКА КОМУНИСТАУ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Партарганізацыя прымацавала мяне да дома № 3/5 на Лодзянай вуліцы. Мне дамо было заданне арганізаваць гурткі па вывучэнню выбарчага закона. Гэта заданне партарганізацыі я выканаў. У маім гуртку ціпер займаюцца ўсе жанчыны гэтага дома. Я праўдзі ўжо гутаркі аб Канстытуцыі БССР і «Палажэнні аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР».

Прапагандацкую работу я люблю. Яна дапамагае мне павышаць свой палітычны ўзровень. Вучачы іншых, я вучуся і сам. Я лічу, што заняткі цікава можна паводваць толькі тады, калі да гэтых заняткаў старанна падрыхтавацца. Перад заняткамі я падбіраю загалны матэрыял, вывучаю яго і гэтым дабіваюся, каб слухачы добра разумеці маю гутарку.

Жанчыны — хатнія гаспадыні, прымаючы актывны ўдзел у абмеркаванні пытанняў, актывна выступаюць на занятках, асабліва тт. Пятроўскага І. Я., Тарасовіч В. В. і Савіцкага А. І. Панаева А. А. Іванова з'яўляюцца старэйшай гуртка і вельмі старанна забяспечвае сучаснае яе на заняткі. Дысцыпліна і наведваемасць гуртка добра.

Я з вялікім жаданнем буду прадаўжаць работу. Я стаўлю перад сабой задачу — падрыхтаваць сваіх слухачоў так, каб яны ўсё з'явіліся на выбарах і галасавалі за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, верных сэнсу народа, адданых справе партыі Леніна—Сталіна.

Агитатар М. А. ТЫЛІНДУС.

ВЯЛІКІ РУСКІ ПАЛКАВОДЗЕЦ

Да 125-й гадавіны са дня смерці М. І. Кутузава

125 год навад, 28 красавіка 1813 года, у горадзе Бундлаву ў Сілезіі на 68 годзе жыцця памёр галоўнакамандуючы рускай і прускай арміямі Міхаіл Іларыявіч Галенішчаў-Кутузаў-Смаленскі.

Жыццё гэтага вядлікага чалавека абарвалася як раз у той момант, калі рускі народ, які падняўся на барацьбу за сваю радзіму, разграміў і канчаткова выгнаў французскую армію з межаў Расіі.

Любімец рускага народа Кутузаў вярнуў слаўны баявы шлях. Імя Кутузава непаручна звязана з імем яго настаўніка, бліскачага палкаводца Суворова; яго пакрата неўвадальнай баявой славай.

Міхаіл Іларыявіч нарадзіўся 18 верасня 1745 года. Рана страціўшы маці, ён, 12 год, у 1757 годзе быў аддан у інжынерную школу, пераіменаваную ў далейшыя ў аб'яднаную артылерыйскую і інжынерную школу. Маючы выдатныя здольнасці, ён, у адраджэнне ад астатніх дваранскіх сямей, не задалаваўся тым, што давала яму школа, а вельмі многа самастойна працаваў над павышэннем сваіх ведаў. У выніку гэтаў велізарнай напружанай работы Кутузаў стаў адукаванейшым чалавекам свайго часу. Ён дасканала вывучыў ваенную справу; выдатна ведаў гісторыю і філасофію, евабодна валодаў некалькімі замежнымі мовамі і нават меў паняцці ў медыцыне.

У 1761 годзе ў пашанцаваўшым у вярхоўны Кутузаў у чыне прапаршчыка быў назначан у Астраханскі полк, які камандваў тады вялікі рускі палкаводзец Сувораў. Служба пад кіраўніцтвам гэтага вядлікага чалавека вельмі многа дала маладому Кутузаву, і ён смеда і рашуча пайшоў на станах свайго настаўніка.

У 1760 годзе Кутузаў, як і саўсёды знаходзіўся наперадзе і ў саўсёды неабеспечных месцах, асабіста кіраваў боем. З дапамогай дасціпнага афіцэра не толькі авалодала бастыям, але адбіла ўсе контратакі праціўніка.

У 1761 годзе Кутузаў у асабіста камандуючы быў аддзялен у дэаінічваючую армію і атрымаў першае баявое кршчэнне.

У 1769 годзе ён анахаліцца ў радах рускай арміі, ваяваўшы ў Турцыі на тэрыторыі цяперашняй Босарыі. Тут Кутузаў праўдзі асабістую доблесць і

Маёр Г. ЗАХАРАЎ

аказала дапамогу суседзям і заняла палову крапасці. «Кутузаў ішоў у мяне на левым крыле, але быў правай маёй рукою». Так ацаніў ролю Кутузава над Ізмайлам вялікі палкаводзец Сувораў.

Папулярнасць Кутузава ў войсках была велізарная. Ён адначасова не толькі як майстарскі кіраўнік у бая, але і як чалавек, які блізка стаў да салдат. Ён вельмі часта гутарыў з салдатамі, ведаў іх патрэбы і ўсяляк дапамагаў ім. Нярэдка Кутузава можна было бачыць у кругу салдат за гутаркай. Ён даваў ім салдатскія ежу, клапаціўся аб хворых і раненых і часта наведваў іх. Такія адносіны да салдат былі незвычайнымі для парэскага афіцэрата таго часу, і на Кутузава, які і на Суворова, дваранскія вярхі падлічалі кося, галы які салдацкія масы бачылі ў іх сваіх лепшых кіраўнікоў і ішлі пад іх камандаваннем на найважнейшыя гераічныя подвігі.

У 1805 годзе, калі Аўстрыя пачала вайну з Францыяй, і Аляксандр І паслаў сваю армію на дапамогу аўстрыйскай манархіі, Кутузаў быў назначан галоўнакамандуючым рускай арміяй.

Дапамога аказалася валадалай. Аўстрыйская армія была разгромлена Напалеонам пад Ульмам перш, чым падыйшла руская армія. Кутузаў даваў яму ў надалейшай пажыткі ахдоўчы адзольны маневраваннем не толькі вывесці сваю армію з-пад удараў аўстрыйскай арміі, але і напасці яму рад сур'язных паражэнняў.

У 1805 годзе, калі Аўстрыя пачала вайну з Францыяй, і Аляксандр І паслаў сваю армію на дапамогу аўстрыйскай манархіі, Кутузаў быў назначан галоўнакамандуючым рускай арміяй.

Дапамога аказалася валадалай. Аўстрыйская армія была разгромлена Напалеонам пад Ульмам перш, чым падыйшла руская армія. Кутузаў даваў яму ў надалейшай пажыткі ахдоўчы адзольны маневраваннем не толькі вывесці сваю армію з-пад удараў аўстрыйскай арміі, але і напасці яму рад сур'язных паражэнняў.

У 1805 годзе, калі Аўстрыя пачала вайну з Францыяй, і Аляксандр І паслаў сваю армію на дапамогу аўстрыйскай манархіі, Кутузаў быў назначан галоўнакамандуючым рускай арміяй.

Дапамога аказалася валадалай. Аўстрыйская армія была разгромлена Напалеонам пад Ульмам перш, чым падыйшла руская армія. Кутузаў даваў яму ў надалейшай пажыткі ахдоўчы адзольны маневраваннем не толькі вывесці сваю армію з-пад удараў аўстрыйскай арміі, але і напасці яму рад сур'язных паражэнняў.

У 1805 годзе, калі Аўстрыя пачала вайну з Францыяй, і Аляксандр І паслаў сваю армію на дапамогу аўстрыйскай манархіі, Кутузаў быў назначан галоўнакамандуючым рускай арміяй.

У 1805 годзе, калі Аўстрыя пачала вайну з Францыяй, і Аляксандр І паслаў сваю армію на дапамогу аўстрыйскай манархіі, Кутузаў быў назначан галоўнакамандуючым рускай арміяй.

Дапамога аказалася валадалай. Аўстрыйская армія была разгромлена Напалеонам пад Ульмам перш, чым падыйшла руская армія. Кутузаў даваў яму ў надалейшай пажыткі ахдоўчы адзольны маневраваннем не толькі вывесці сваю армію з-пад удараў аўстрыйскай арміі, але і напасці яму рад сур'язных паражэнняў.

У 1805 годзе, калі Аўстрыя пачала вайну з Францыяй, і Аляксандр І паслаў сваю армію на дапамогу аўстрыйскай манархіі, Кутузаў быў назначан галоўнакамандуючым рускай арміяй.

Дапамога аказалася валадалай. Аўстрыйская армія была разгромлена Напалеонам пад Ульмам перш, чым падыйшла руская армія. Кутузаў даваў яму ў надалейшай пажыткі ахдоўчы адзольны маневраваннем не толькі вывесці сваю армію з-пад удараў аўстрыйскай арміі, але і напасці яму рад сур'язных паражэнняў.

У 1805 годзе, калі Аўстрыя пачала вайну з Францыяй, і Аляксандр І паслаў сваю армію на дапамогу аўстрыйскай манархіі, Кутузаў быў назначан галоўнакамандуючым рускай арміяй.

то любімы Аляксандра І, у прыватнасці, генерал Беніген і іншыя парадорцы прымалі ўсе меры, каб дыскрэдытаваць яго і пісалі хлуслівыя даносы цару. Сам Кутузаў вельмі добра разумеў, што ён прыняў на сябе велізарную адказнасць перад народам за лёс Расіі, і што ў выпадку паражэння ўсё віна будзе ўвалена царом на яго. Але гэта не збытжыла старага палкаводца. Ён пёрда веру ў сілу рускага народа і арміі.

10 жніўня 1812 года Кутузаў прыбыў у войска Уступіўшы ў камандаванне, ён ясна аразумев, што сілы рускіх недастатковы для рашучага пераходу ў наступленне, і, жадаючы захаваць армію, прыняў правільнае рашэнне — адступіцца. Але ён ведаў, што адзін без другога Маскву неўвадальна яму не дадуць Расія, і таму рашыў даць сражэнне пры вёсцы Бародзіна. Гэта сражэнне адбылося 6 верасня. У ім супраціліся 120 тысяч адборных войск Напалеона, са 100 тысяч рускіх. Рускія мужна біліся за кожную пядзь сваёй зямлі. Цялы дзень прадаўжалася гэта кровапралітная бітва. Рускія страцілі ў ёй да 50 тысяч чалавек і адыйшлі да Масквы. Але Напалеон не дасягнуў сваёй мэты — разгрому рускай арміі. Руская армія адыйшла і была гатова да далейшай барацьбы.

Пасля Бародзінскага бою на ваенным саўвесе ў Фіяха расчалася пытанне аб пераправі на пераправу ў Маскву, ці аднавіць сталіцу без бою. Кутузаў, які асна бачыў выхад вайны і іхнуўся перш за ўсё захаваць армію, прапавіў велізарную рашучасць. Не гледзячы на патрабаванні гарачых галоў аб сражэнні, ён настаў на астаўленні Масквы.

Такое смелае рашэнне мог прыняць толькі палкаводзец, які абібраўся на падтрыманне народа, пёрда веру ў свае сілы і загадаў прадаўжаць выхад барацьбы.

14 верасня Маскву заняў праціўнік Кутузаў адышоў на Разаанскі дарога, а пасля гэтага, зрабіўшы бліскачы перагарадзіў шлях на Калугу.

завскага руху. Паднявольныя прыгонныя сямліне самі знаходзілі ў сваім асяроддзі выдатных кіраўнікоў, арганізаваліся ў атрады і, узброеныя віламі, сякерамі і т. д., выступілі на барацьбу за сваю незалежнасць. Армія Напалеона аказалася з усіх бакоў ахопленай варажым калымом. Масква палыхала ў палымі пажару.

Напалеон, які разлічваў знайсці ў Маскве мір, прадукты харчавання і адпачынку для сваёй арміі, праціўніц. Яго армія пачала разлагацца і радзель. Яму не аставалася нічога іншага, як пачаць адступленне.

18 кастрычніка 1812 года французская армія выступіла з Масквы, разлічваючы адступіцца на Калужскі дарога. Але гэтага зрабіць ёй не ўдалося. Атрымаўшы рашучы адпор з боку рускай арміі пад камандаваннем Кутузава пад Тарупіна і Малаяраслаўна, Напалеон вымушан быў адступіцца ў адрозненні ад адустанай ім Смаленскай дарога.

Кутузаў, пераходзячы да праследвання праціўніка, спрабуючы адрэзаць яму шлях адыходу. Гэта праследванне яшло ў выніку да гэтага часу тама пах, і толькі з прычыны бяздарнасці і трыулінасці адмірала Чычаева астаткі арміі Напалеона і ён сам змялі пераправіцца праз Бірэвіну. Тое што ўспло, — гэта былі жалкія астаткі 600-тысячнай арміі, усяго 30 тысяч чалавек, страціўшы поўнасю падлабенства арміі і ўсім няабодольных.

Рускі народ, які падняўся супроць акупантаў, адстаў сваю незалежнасць. Велізарную ролю ў гэтаў перамоце адыграў стрыманы Кутузаў, які змог знайсці правільную тактыку барацьбы з варажымі праціўнікамі і забяспечыць разгром напалеонаўскай арміі.

Імя Кутузава зусім заслужана стаяць у раду вялікіх палкаводцаў свету і лепшых патрыятаў Расіі, аддзільных ёй усё свае сілы і жыццё.

Нам, савецкім людзям, імя Кутузава дорага тым, што ён у чорныя год прыгоннай Расіі быў верным сьнямам свайго радзімы, пёрда веру ўчынам сваёй народ, карыстаўшысям падтрыманнем народа і чарпачым у ім свае сілы. Гэта вера забяспечыла перамогу над палыччымі Напалеона.

С. КРАУЦОУ.

ПЕРАД 1 МАЯ ЗА РУБЯЖОМ

ПАД СЦЯГАМ АДЗІНАГА ФРОНТА

ЧЭХАСЛАВАНІЯ

ПРАГА, 25 красавіка. (БЕЛТА). Орган чэхаславацкай кампарты «Рота фашы» паведамляе, што штодзённа з усіх месц Чэхаславацкай паступаюць весткі аб рашэннях мясцовых камуністычных, соцыял-дэмакратычных і іншых арганізацый працоўных сумесна выступаць на дэманстрацыі 1 мая пад лозунгамі абароны міру, рэспублікі і дэмакратыі.

У Бартельсдорфе адбылося сумеснае пасяджэнне прадстаўнікоў мясцовых арганізацый кампарты, партыі чэшскіх соцыял-дэмакратаў і чэшскіх соцыялістаў, на якім было рашана сумесна правесці дэманстрацыю 1 мая.

У Нейдорфе таксама адбылася сумесная нарада прадстаўнікоў мясцовых арганізацый кампарты, партыі нямецкіх соцыял-дэмакратаў, чэшскіх соцыялістаў, профсаюза горнарабочых, саюза свабодамыслячых і іншых, на якой было рашана стварыць камітэт адзінага фронту і сумесна правесці дэманстрацыю 1 мая.

ПОЛЬШЧА

ВАРШАВА, 25 красавіка. (БЕЛТА). У сувязі з набліжэннем Першага мая ў Польшчы пущаны ў ход усе сродкі гвалту, правакацыі, падкупы і т. д., каб перашкодзіць сумеснай народнай дэманстрацыі польскіх працоўных, выступаючых пад агучнымі лозунгамі барацьбы супроць фашызма і рэжыма. Націскам паліцыі на святочныя рабочыя сходкі. У сёлах накіроўваюцца спецыяльныя паліцэйскія «падмацаванні», снаражаюцца асобныя матарызаваныя паліцэйскія калоны і т. д.

Не гледзячы на ўзмацненне тэрару, працоўныя масы Польшчы шырока разгарнулі падрыхтоўку да Першага мая. «Гідзельне работніка» піша: «Па ўсёй

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

На поўначы ўсходняга фронту ў сектары Торэ-де-Сейнсу рэспубліканскія войскі занялі левы вышыні. У сектары Трэма (на поўнач ад Лерыда) рэспубліканцы занялі адну вышыню. У сектары Тэруэля атакі мясцінаў на рэспубліканцаў у раёне Аліа (на паўднёвы ўсход ад Манталба) былі адбіты.

На паўднёвы ад ракі Эбро ў сектары

Польшчы сярод рабочых мас кіпіць падрыхтоўчая работа да рабочага свята — Першага мая. Партыйныя камітэты і профсаюзныя арганізацыі прыкладаюць усе намаганні, каб свята Першага мая было добра падрыхтавана і каб у гэты дзень у дэманстрацыі пад чырвонымі сцягамі ўдзельнічала як мага больш працоўных.

Далей газета ўказвае, што першамайскія лозунгі, заклікаючыя да барацьбы за дэмакратыю, супроць фашызма, даходзяць да шырокіх народных мас. «Фашызм, — піша газета, — пазбавіла палітычных правоў не толькі рабочыя клас, але ўсе народныя масы, і ўсёды ў гэтых масах тлее іскра паўстання і нараджэнца імкненне да свабоды». У гэтым годзе ў дзень Першага мая рабочыя і сяляне рыхтуюцца да сумеснага выступлення. «Нахай у дзень Першага мая, — заканчвае газета, — братаецца рабочы з сялянінам і няхай увесь польскі народ успомніць аб сваіх правах».

ФРАНЦЫЯ

ПАРЫЖ, 24 красавіка. (БЕЛТА). Бюро Усеагульнай канфедэрацыі працы аўдубікавала зварот да ўсіх працоўных Францыі, у сувязі з прадстаўчай дэманстрацыяй 1 мая. Зварот заклікае працоўных дэманстраваць 1 мая пад лозунгамі абароны міру і свабоды і ўмацавання адзінаства супроць рэакцыянераў і фашызтаў.

«Вамі соцыялісты дэвалюіравалі, — гаворыцца ў звароце, — выла права на жыццё і палітычнае ўмоў існавання будучы гарантованы толькі вашым адзінаствам. Без адзінаства рабочага класа не можа быць адзінаства нацыі. Соцыяльныя рэформы, іх ажыццяўленне і роўнасць усіх залежыць ад вашага адзінаства».

ры Сальсальва (на паўднёвы ад Сан-Матэа) мясціны, атакаваўшы Могатэ, былі прымушаны ўцякаць. У вадкопных вёсках Алкала-де-Чыверт працягваюцца лютыя баі. Рэспубліканцы занялі некалькі вышыняў на захад ад гэтай вёскі, адбіўшы атакі мясцінаў. Фашысцкая авіяцыя 25 красавіка бомбардыравала Валенсію. Налічваецца 30 забітых і 50 раненых. На англійскім пароходзе «Кенці Стар» забіты адзін матрос і ранена трое.

ЧЭХАСЛАВАЦКІ ДРУК АБ ВYSTУПЛЕННІ ГЕНЛЕЙНА

ПРАГА, 25 красавіка. (БЕЛТА). Амаль увесь друк характарызуе выступленне Генлейна на з'ездзе судэцка-наёмцай партыі (гітлераўскай агентуры ў Чэхаславацыі) ў Карловых варах, які выклікаў рэспубліцы і дэмакратыі. Вылікая да міністэрства замежных спраў газета «Лідове новіны» піша: «Судэцка-наёмцай партыя афіцыйна стала рупарам германскага фашызма. З гэтага варта зрабіць адпаведныя вывады. Патрабаванні Генлейна, — адзначае газета, — выклікаюць аднадушнае асуджэнне чэхаславацкага народа».

Газета «А-Зет» прыводзіць паведамленне аб прамове Генлейна пад загалоўкам: «Генлейн сарваў маску». «Патрабаванні Генлейна паргаюць целаснасці і незалежнасці дзяржавы», — піша газета «Народні лісты». «Вячэрняе чэскае слова» ўказвае, што патрабаванні Генлейна носіць такі характар, што ўрад пастаўлен зараз перад неабходнасцю прыняць налівачайныя меры». (Змест выступлення Генлейна надрукаван у «Звяздзе» 26 красавіка).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ЛОНДАН, 26 красавіка. (БЕЛТА). Газета «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведамляе, што кітайскія войскі ў правінцы Шаньдун пачалі агучнае наступленне на поўнач ад Тайэрчжуана. Па апошніх вестках, яны захватваюць ініцыятыву на ўсіх

франтах Паўночнага Кітая, разгарнуўшы пасляпоўныя аперцыі ў правінцыях Шаньсі і Хэбэй. Буйныя сілы кітайскіх партызан разгарнулі дзеянні паміж Тяньцзінем і Баодынам (правінцыя Хэбэй) і працягваюцца, не сустракаючы вялікага супраціўлення.

ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ ВЫКАНАННЕ МЯСАПАСТАВАК

Больш трох тыдзень прайшло з дня рашэння саваітскага Пленума ЦК КП(б)Б, які патрабаваў ад усіх партыйных, саюецкіх і асагоўчых арганізацый ліквідацыі ганебнага адстававання рэспублікі па мясапаставах дзяржаве.

Апошні тэрмін быў у поўнай меры дастатковым для таго, каб ліквідаваць адстававанне па мясапаставах у кожным раёне, кожным сельсавеце.

Тое становішча, што БССР па 20 красавіка выканала поўнавава план мясапаставак усяго толькі на 79 проц., а па выдзімаках за 1937 год на 16 проц., гаворыць аб недапушчальнай бяздзейнасці раду раённых кіраўнікоў у справе выканання важнейшых дзяржаўных абавязальстваў.

Найбольш марудна ідзе выкананне мясапаставак па Гомельскай вобласці. На 20 красавіка вобласць выканала свой план на 65 проц. і па выдзімаках мінулага года толькі на 14 проц. Асабліва адстаюць Будакашалеўскі, Жлобінскі, Кармянскі і Церахоўскі раёны.

Чаго варта такое становішча, калі Будакашалеўскі раён станавіў выдзімакі за 1937 год на 14 проц., а поўнавава план мясапаставак выканаў усяго толькі на 49 проц.

У Жлобінскім раёне нагледзецца поўнае патуранне многім аднаасобікам — арышчым мясапаставак. Так, у Добрагаўчанскім сельсавеце з 210 аднаасобікаў гаспадарак у выкананні мясапаставак удзельнічаюць толькі 10, а ў Морвалевскім сельсавеце з 102 аднаасобікаў гаспадарак ні адна не выконвае поўнавава свае абавязальствы па здачы мяса дзяржаве. Такое ж становішча ў выкананні мясапаставак у Кабаньскім і Нова-Маркаўскім сельсавецках.

Раёнам КП(б)Б і РВК выслалі ў сельсавецкія раёны партыйныя і саюецкія актывы, але людзі з раёна ў сельсавецках у большасці сваёй проста адседзіваюцца. Бездзяканнасць і адсутнасць належнага кіраўніцтва з боку РК КП(б)Б і РВК прыялілі да таго, што Жлобінскі раён зрывае план выканання мясапаставак.

Магілёўская вобласць па 20 красавіка выканала план мясапаставак за першае паўгоддзе 1938 года на 75 проц., а па выдзімаках мінулага года ўсяго толькі на 15 проц. Есць выпадкі, калі ў некаторых калгасках Магілёўскага раёна сам актывы не выконвае мясапастаўкі дзяржаве. Напрыклад, у калгасе імя Варашылава, Хонаўскага сельсавета, старшніна і брыгадзіры самі не выканалі сваіх абавязальстваў па мясу. У гэтым жа сельсавеце абавязальствы па мясе ў калгасікам былі ўручаны з вялікім спаўненнем. А ў калгасе імя Сталіна, Хрыпальскага сельсавета, толькі нядаўна здойдзена 46 абавязальстваў, не ўручаных калгаснікам.

Надзімакі па мясе за 1937 год у раёнах Магілёўскай вобласці амаль не спаганыюцца. Аператыўнае заданне па спажыванню яндзімак выканана па вобласці на 15 проц. Касцюковіцкі раён спажыў яндзімак на 4 проц., Кругліцкі — на 4 проц., Чавускі — на 9 проц., Дрыбінскі — на 7 проц., Магілёўскі — на 6 проц. і т. д.

Маруднае выкананне важнейшага дзяржаўнага абавязальства ні ў якім разе не можа быць далей прыпіма. Мясапастаўкі за першае паўгоддзе 1938 г. павінны быць неадкладна выкананы.



Беларускі дзяржаўны драматычны тэатр дэб першы паказ п'есы К. Крапіны «Партызаны». Пастаўшчыца Л. Рахленка, музыка кампазітара Туранкова. Тама п'есы — паказ барацьбы беларускіх партызан з данагой Чырвонай Арміі супроць беларускіх акупантаў у 1918—1920 гадах. На здымку: сцяна з карцінамі п'есы «Партызаны». Злева направа — Кастусь — артыст А. Кісяль, гарманіст — артыст Япюльскі, дзяўчына — артыстка Шапалава (Белсаюзфот).

„ПАРТЫЗАНЫ“

(Пастаўшчыца Дзяржаўнага драматычнага тэатра БССР)

1919 год. На Совецкую Беларусь наступілаць уброеныя, накіроўваемыя Антантай, армія палскай Польшчы. Забавіцца, гвалт, падпалы вёсак і гарадоў нясуць з сабой беларускія ітарэнцы беларускаму народу. Пацыянацыя лютая расправя над сялянамі. Кулак Маргун выдае капітану польскай арміі пана Яндрыхоўскага, стаўшаму начальнікам павята, сялян-бунтароў. Жаўнеры вараз-жастаўляюць іх у майтэк. Зноўлен і былы матрос, камуніст Даяіла Дрыль. Мужык, знаходзіць большык выраманца на лан катаў. Маці яго, сваім грудзім загараджае сына-загара ад кулі жаўнера і сама герачына гіне.

Даяіла Дрыль скрываецца ў лесе, арганізуюе баявы партызанскі атрад... У вёску, пад выгледам сваяго прыяждзе камісар дзяіны, большык Скідзі і разам з ім партызан Антон. У хаце дзед Бадый яны абдзіраюць сялян. Скідзі агітуе, арганізуе, узімае працоўнае сялянства на барацьбу супроць беларускага... Партызанскі атрад Даяілы Дрылы нападзе на асобнае мястэ і абым беларуска, адбірае ў іх патроны, вінтоўкі, снаражэнне, б'е ітарэнцыяў з тыду і гэтым аблачце баявыя дзёіны часцей Чырвонай Арміі.

... Па геніяльным стратэгічным пляну таварыша Сталіна Чырвоная Армія наоціць сакрупаўны ўдар беларускаму... Дзед Бадый праводзіць чырвонаармісцкаў праца, здаваецца, непраходны ляз і б'ючы ў тэл беларускаў. Фронт беларускіх ітарэнцаў прапал. Чырвоныя байцы і партызаны адзіным дружным ударам рабіваюць ітарэнцаў.

Такі кароткі змест п'есы. У спектаклі «Партызаны» аўтару і тэатру удалося праявіць і яка паказаць як беларускі народ, пры бранскай дапамозе герачынага рабочага класа Расіі, пад кіраўніцтвам большыцкай партыі Леніна—Сталіна мужна змагаўся супроць беларускіх ітарэнцаў. У спектаклі ёсць рад асобнае удалых, хвалючых сцэн. Неабавязна астаецца ў гледача карціна доміту сялян у майтэку, пабег Даяілы і самаафярэнства яго маці Вельмі удалася карціна ў хаце Рыгора ў якой кулак дачка Кацярына падухторвае баяніка Рыгора на вядраду і забавіцца Даяілы. Як дадатны момант у п'есе і спектаклі трэба адзначыць умелае і багатае скарыванне фальклора. Саваітвая мова, народны юмар робіць спектакль вясёлым, жыццерадасным, даходзячым да гледача. Спектакль «Партызаны» гаворыць аб несуменным творчым росце Крапіны, як драматурга, і Дзяржаўнага драматычнага тэатра БССР, як творчага калектыва. Гэтым спектаклем пастаўшчыца Рахленка

паказаў сябе як адоўлым, удумлівым рэжысёр. Калектыву тэатра ў асноўным удала справіўся са сваяй задачай. Гэта тым больш важна адзначыць, што ў большасці ролей спектакля заняты маладыя артысты. Малады артыст Краўцоў В. А. удала старыў вобраз камісара Скідзі. Праз гэты вобраз пакаана кіраўніцтва партыі большык бранскай беларускага народа за свая вывазленне. Жыццёва перадае артыст Пекур П. А. вобраз Даяілы Дрылы. Але ў гэтым вобразе трэба паказаць больш энергійнасці інутранага сілы большыка-кіраўніцка атрада. Найбольш удаўся ў спектаклі вобраз дзед Бадый. Артыст Баранюксі змог перадаць народную мудрасць, знаходлівасць і непахісную волю працоўнага сялянства Беларуска змагацца за свая вывазленне пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна.

Маці Даяілы Дрылы (артыстка Міронава Е. Э.) паказіла вельмі добрае ўражанне. Удаля справіўся з ролю баяніка Батуры малады артыст Япюльскі. Праўдзівы вобраз лютая ворага ў асобе беларускага афісера пана Яндрыхоўскага стварыў асуджаны артыст рэспублікі Былік К. Ф. Добра іграе ў ролю кулака артыст Сцяпановіч І. І. У выкананні артысты Вашкевіч О. Е. вобраз пана Яндрыхоўскага не атрымаўся такім, якім уяўляе сабе гледач гэты вобраз. Пан Шмігельскі ў выкананні артыста Шакоў П. П. падан нейкай грацэскавай, аманда шаржэраванай, выпадваючай а агучнага рэалістычнага пляна фігурай.

Можна адзначыць добрую ігру артыста Антонава І. Н. — у ролю воядзца, Глебава Г. П. — у ролю партызана Халімона, Шапалава І. В. — у ролю Рыгора.

Як недахоп п'есы, а адсюль і спектакля, трэба адзначыць залішняе распягнутасць. Лішняя, аляцкая нам, сцяна з паній Яндрыхоўскай у лесе, у якой ёсць фальшывыя, няправільныя моманты. Есць у п'есе неапраўданы сюжэтны развіццё дзяілы, паўтарэнні. Аўтару і пастаўшчыку гэтыя недахопы трэба ўстраіць, зрабіўшы п'есу і спектакль больш сіцыяльным і кампартным. Ад гэтага і п'еса і спектакль толькі выйраўся. Мастацкае афармленне мастака Б. Маліна даволі удала. Асабліва добры лес, у якім скрываюцца партызаны. У музычным афармленні кампазітара Туранкова багата скарыванна народная творчасць. Спектакль «Партызаны», з'яўляецца яркім, хвалючым спектаклем. Ён будзе карыстацца вялікім і заслужаным поспехам у нашата гледача.

ДАМЫ ДЛЯ КАЛГАСНІКАЎ

Шырока разгарнулася будаўніцтва новых і абсталяванне старых калгасных клубоў, хат-чытальні і жылійных дамоў у сельскакалгасках Парыжскага раёна. У сельскакалгасках Парыжскага раёна, Баравікоўскага сельсавета, нядаўна пабудаваны 4 новыя і адрамантаваны 2 старыя дамы для сем'яў калгаснікаў. Да міжнароднага свята — Першага мая заканчваецца рамонт дома калгасніц-старажукі Хрыстыны Мігаль.

У сельскагаспадарчай арцелі «Кастрычніцкая» Парыжскага месасавета, да першамайскіх святаў прыгарадна скончыць будаўніцтва новых дамоў для лепшых калгаснікаў — Андрэя Лапына, Лукаша Старапольна, Грыгорыя Мацакава і інш. Апрача таго, калгас да канца года пабудуе 4 новыя дамы для калгаснікаў. Сельскагаспадарчая арцель «Чырвоная Дуброва», Дубраўскага сельсавета, да свята адрамантавала тры дамы калгаснікаў і абсталявала калгасны клуб. Сельскагаспадарчая арцель «Чырвоная зорка», Чэрынскага сельсавета, дзямі заканчвае будаўніцтва новага дома, у якім будзе адкрыт калгасны клуб і капілярна.

„3 ВЕСКІ КУЧКАВА“

(Зтрыманні шпійна-тарарыста)

ЗАХОДНЯЯ ГРАНІЦА. Ранішай партызанскіх тав. Самароду разам з загадчыкам крэмь комсамольскім тав. Дзе Яновічам паеха і ў раёны цэнтру ва таварнамі. Пад'язджаючы да лесу, яны заўважылі, што адтуль вышаў чалавек і пайшоў па дарогу. Партызанскіх хутка патянуў каця. Да гэташых незнабама, тав. Самароду спытаў яго, адкуль ён і куды ідзе.

Незнамы аб'яў рукой і, падумаўшы, адказаў: — Я — вольны адоўль, іду ў Менск на работу. — Ці не з вёскі Кучкава вы? — Так, з Кучкава, — паслешаў алка. Таварыш перакаянаў, што перад імі падарожна асоба, бо ён добра ведаў, што пабудаў такой нічы няма. Ускінуўшы вінтоўку тав. Самароду скамідлаваў: «Рукі ўверх» і заглаў тав. Дзяміончыню атдзельна незнабама. Пры ім былі зноўлены 7.000 рублёў саюецкіх грошай, гадзіннік, камінас, наган, саюецкі пашпарт і іншыя дзевелкі. Партызанскі быў дастаўлен у камендатуру. Ён аказаўся шпійна-тарарыстам адной замежнай дзяржавы.

АД РЭДАКЦЫІ

8 жніўня 1937 года ў нашай газеце быў змяшан артыкул пад назвай «У чыіх руках кіраўніцтва справамі мастацтваў». Артыкул зусім правільна ўскрываў варожую работу людзей, якія знаходзіліся тады ў кіраўніцтве Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР.

Але разам з гэтым, у артыкуле, былі няправільна прад'яўлены абвінавчванні ў сувязях з ворагамі народа былым работнікам Упраўлення тт. Г. Л. Дварэцкаму і М. М. Модалю. Як высветлена зараз, абвінавчванні супроць іх не падвердзіліся. Гэтым рэдакцыя ўпраўляе дапушчанаю памылку і просіць прабаўчыня ў сваіх чытачоў і тт. Модалі і Дварэцкага.

ДЗЕННІК

27 красавіка, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба металістаў (малая зала), вул. імя Кірова, адбудзецца нарада сакратароў парткомаў і партгор'аў партызанскіх арганізацый, з'яўдзюцца партызанскія і люты чальныя ўстаноў, старшыні фабрычна-заводскіх і мясцовых камітэтаў, а таксама старшыні першамайскіх вёскаў Сталінскага раёна на пытанню правядзення сінтэзаваных міжнароднага свята 1 мая. Сяння, 27 красавіка, у 7 гадзін вечара, у памяшканні Дома партызанскага (вялікая зала) адбудзецца інструментальны дэклад для дэкадачкі, прапагандыстаў і агітатароў Калгаснікаў раёна на тэму «Міжнароднае пратэарскае свята 1 мая». Дэкладчыкі — тав. Леутаў.

Нарада сакратароў парткомаў і партгор'аў Вацшыльскага раёна адбудзецца сяння, 27 красавіка, у клубе электрастанцыі ў гадзіну дня. З'яца абавязкова.

Намеснік адзнамага рэдактара І. М. ОФЕНГЕРМ.

Advertisement for 'МЕНПРАМГАНДАЛЬ' featuring various products like 'ГАЛАУНЫЯ УБОРЫ' and 'ЖАНОЧЫЯ МУЖСКІЯ ДЗІЦЬЧЫЯ' with prices and contact information.

Advertisement for 'МЕНГОРХАРЧАНДЛЯ' featuring 'ДА ПЕРШАМАЙСКІХ СВЯТ' and 'ПАПЯРЭДНІЯ ЗАКАЗЫ' with a list of products and prices.

Advertisement for 'Белпрахлеб' featuring 'ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ ДА ПЕРШАМАЙСКІХ СВЯТ' and 'СПЕЦЫАЛЬНЫ ДЗІЦЬЧЫ АСАРТЫМЕНТ' with an illustration of a man holding a tray of pastries.